

Дарагія Сябры і Госці Фестывалю, калі ласка праглядзіце інструкцыю па пражыванні да непасрэднага браніравання.

Mystic Quarry адвёў пэўную частку кемпінгу спецыяльна для Беларускага Фестывалю 2022. Для нашых гасцей будуць даступны розныя віды пражывання ў залежнасці ад перавагі і бюджэту. Калі вы ўжо наведвалі адзін з нашых мінулых фестывалёў, то хацелі б вам паведаміць што асноўная сцэна перанесена на новае месца - бліжэй да намётавага кемпінгу, сафары хатак і тэнтаў.

Mystic Quarry паставіў блок на браніраванне пражывання на кемпінгу з 1 па 3 красавіка для ўсіх акрамя гасцей нашага фестывалю да 25 лютага 2022 года.

Намётавы кемпінг і сафары хаткі можна браніраваць толькі па тэлефоне з 21 студзеня па 25 лютага.

Тым не менш, некаторыя віды пражывання як звычайныя домікі і тыпы можна браніраваць і анлайн і па тэлефоне ў любы час (галоўнае дайце ведаць што вы ўдзельнікі Беларускага фестывалю)

Інструкцыя па браніраванні:

Праглядзіце опцыі па пражыванні непасрэдна на сайце кемпінгу <https://www.mysticquarry.com/>

- Патэлефануйце ў Mystic Quarry па нумары 830-964-3330 каб купіць пас для кемпіга (у сямейную або шумную зоны) або ў сафары домікі і тэнты ў секцыі кемпінга адзначанай на карце
 - Выкарыстоўвайце код "BelFest2022" ці проста згадайце Беларускі фестываль падчас рэзервацыі.
- Для домікаў, рэзервацыю можна рабіць як па тэлефоне так і анлан. Калі ласка, дадайце код "BelFest2022" у каментарых да анлайн брані.

Рэзервацыя пражывання будзе даступная і пасля 25 лютага, але мы не можам гарантаваць вольныя месцы на кемпінзе і ў хатках.

Увага: У адрозненне ад папярэдніх гадоў, для браніравання намётавага кемпінгу не трэба браніраваць канкрэтнае кемпінг-месца, а неабходна купіць пас для кемпінга на чалавека ў пэўнай кемпінгавай зоне (сямейнай, альбо выдаленай).

Апісанне зон адпачынку і пражыванні:

- Музычны павільён (глядзіце карту) галоўная сцэна фестывалю для абмену культурнымі каштоўнасцямі, канцэрта і зносін з сябрамі. Павільёнам можна карыстацца толькі да 23:00.
- Начны Намётавы кемп-сайт No1 (глядзіце карту) - гэта спецыяльна адведзенае месца для вогнішча і песень пад гітару ў вячэрні і начны час, наводдаль ад іншых гасцей фестывалю і кемпінгу каб не парушаць цішыню.

- Сафары домікі (G8 і G6) даступныя для броні; месяц 4 чалавекі. Дадатковыя намёты могуць быць пабітыя за сафары-хаткамі калі будзе нядосыць кемпінг-месцаў.
- Сафары тэнты (G9, G10, G11) даступныя для броні; месяц 2-3 чалавекі. Дадатковыя намёты не маюцца на ўвазе за сафары-тэнтамі.
- Глэмпінг Тыпі (G4, G5) месяц да 4 чалавек (2 дарослых і 2 дзіцяці). Дадатковыя намёты могуць быць пабітыя за Глэмпінг Ціпі калі будзе нядосыць кемпінг-месцаў у сямейнай зоне.
- Сямейная зона для намётавага кемпінгу (з G14 да G18) больш спакойная зона, прызначаная для сем'яў з дзецьмі і жадаючых падтрымліваць цішыню з 23:00. Пасля таго як вы купіце пасы ў сямейную зону, месца для намётаў можна абраць у любой вольнай частцы зоны па прынцыпе хто першы прыехаў, той і выбірае першым, без спецыфікацыі пэўнага сайта.
- Выдаленая зона для намётавага кемпінга - кемпсайты #2, #3 і часткова #1 начны кемп-сайт, зона кемпінга дзе можна весела і шумна бавіць час ля вогнішча пасля 23:00, з магчымымі песнямі пад гітару да раніцы.
- Домікі і Кабіны знаходзяцца па-за зонай спецыяльна адведзенай для правядзення фестывалю, але ў крокавай даступнасці і ў мінулыя гады вельмі папулярныя сярод удзельнікаў фестывалю. Могуць быць забраніраваны па тэлефоне, або анлайн з указаннем кода BelFest2022.
- RV кемпінг - знаходзіцца па-за зонай спецыяльна адведзенай для правядзення фестывалю, але мяжуе з ёй. Можа быць забраніраваны па тэлефоне або анлайн з указаннем кода BelFest2022.